



Пераможца Нацыянальнага конкурсу друкаваных сродкаў масавай інфармацыі «Залатая Літара»



ГАЗЕТА ўСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ «ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ўНІВЕРСІТЭТ ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ»

# ГРОДЗЕНСКІ ўНІВЕРСІТЭТ

Выдаецца з 1986 года

Выходзіць адзін раз на месяц

№ 4 (494)  
30 красавіка 2020 года

Распаўсюджваецца бясплатна



## ўНІВЕРСІТЭТ ТВАІХ МАГЧЫМАСЦЕЙ

### ЧАТЫРЫ НОВЫЯ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ

У ГрДУ імя Янкі Купалы будуць рыхтаваць спецыялістаў па рэабілітацыі, штучным інтэлекце, дызайне віртуальнага асяроддзя, а таксама трэнераў па барацьбе, гульнявых відах спорту і лёгкай атлетыцы



### ТЭРМІН ПРАВЯДЗЕННЯ ўСТУПНАЙ КАМПАНІІ-2020

За кошт бюджэту – з 16 па 21 ліпеня, на платнай аснове – з 16 ліпеня па 8 жніўня



### НАБОР НА ЗАВОЧНУЮ ДЫСТАНЦЫЙНУЮ СКАРОЧАНУЮ ФОРМУ АТРЫМАННЯ ВІШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ



### ПАВЕЛІЧЭННЕ ПЛАНА НАБОРУ

Студэнтамі Купалаўскага ўніверсітэта ў 2020 годзе стануць 2390 чалавек



У Купалаўскім ўніверсітэце ідзе актыўная падрыхтоўка да правядзення сёлетняй ўступнай кампаніі. Акрэслены тэрміны прыёму дакументаў, план набору і новыя спецыяльнасці

/Стар. 3/

## ЧЫТАЙЦЕ ў НУМАРЫ

### АФІЦЫЙНА

#### З рабочым візітам

Міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь Ігар Карпенка наведаў Купалаўскі ўніверсітэт

Стар. 2

### РАЗМЕРКАВАННЕ

#### На старце кар'еры

Размеркаванне студэнтаў і магістрантаў бюджэтай формы навучання

Стар. 4

### ўНІВЕРСІТЭТ 3.0

#### Навіны з Тэхнапарка

Новыя кампаніі-рэзідэнты, новыя плошчы і накірункі дзейнасці ў адказ на запыт часу

Стар. 6

## ► АФІЦЫЙНА

# З РАБОЧИМ ВІЗИТАМ: МІНІСТР АДУКАЦЫІ НАВЕДАЎ КУПАЛАЎСКИ УНІВЕРСИТЭТ

**Падчас рабочай паездкі ў Гродзенскую вобласць у пятніцу, 24 красавіка, Міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь Ігар Карпенка наведаў Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы. Ён азнаёміўся з ходам будаўніцтва новых аб'ектаў універсітэта, арганізацыяй навучальнага працэсу і акрэсліў задачы па развіцці дзейнасці Тэхнапарка.**

Візіт Міністра адукацыі ва ўніверсітэт пачаўся з агляду пляцоўкі будаўніцтва новага студэнцкага інтэрната на вуліцы Дубко. **Ігар Карпенка** наведаў пакоі, дзе будуць жыць студэнты, кабінеты для самападрыхтоўкі, буфет, іншыя памяшканні і адзначыў, што пры будаўніцтве такімі паскоранымі тэмпамі аб'ект можа быць здадзены ў эксплуатацыю раней запланаванага тэрміну. І напрыканцы лета, у сярэдзіне жніўня, інтэрнат зможа прыняць сваіх першых навасёлаў.

Цікавіла Міністра і будаўніцтва другой чаргі Навукова-тэхналагічнага парка, агульнай плошчай 6,5 тысячы квадратных метраў, а таксама дзейнасць яго рэзідэнтаў. Ігару Карпенку прадэманстравалі новае прадпрыемства па выпуску запатрабаваных медыцынскімі арганізацыямі вобласці ахоўных экранаў і прапанавалі самастойна сабраць адзін з іх.

Ацэньваючы дзейнасць Тэхнапарка, які сёння знаходзіцца ў пачатку шляху свайго развіцця, Міністр адукацыі адзначыў, што Купалаўскі ўніверсітэт з'яўляецца своеасаблівым рэгіянальным драйверам у ажыццяўленні праекта Універсітэт 3.0 і можа далучыць да гэтага напрамку іншыя вышэйшыя, сярэднія спецыяльныя і прафесійна-тэхнічныя ўстановы адукацыі вобласці:

– Мы падрыхтавалі праект указу аб сеткавай адукацыі і ўзаемадзеянні. У Купалаўскага ўніверсітэта ёсць унікальная магчымасць стаць арганізаатарам у гэтым накірунку.

Як зазначыў Ігар Карпенка, Навукова-тэхналагічнаму парку ГрДУ імя Янкі Купалы зараз неабходна вызначыцца з перспектывымі напрамкамі навукова-прыкладных даследаванняў, якія будуць пакладзены ў аснову інавацыйных прадуктаў. Сур'ёзная прапрацоўка кан'юнктуры рынку, правядзенне маркетынговых даследаванняў, назапашванне юрыдычных



і эканамічных ведаў для выбудоўвання лагістыкі продажу інавацыйнай прадукцыі з высокім дабаўленым коштам – усё гэта дасць магчымасць прыцягнуць замежную валюту.

– Гэтыя пытанні мы абмеркавалі з кіраўніцтвам універсітэта, горада і аблвыканкама і акрэслілі шэраг канкрэтных задач, якія павінны быць рэалізаваны ў найбліжэйшы час, – падкрэсліў Ігар Карпенка.

У цэлым, па словах кіраўніка ведамства, развіццё тэхнапаркаў пры ўніверсітэтах – накірунак перспектывы. У сферы адукацыі такі досвед ужо ёсць і эфектыўна рэалізуецца.

У межах візіту Міністр пазнаёміўся з арганізацыяй адукацыйнага працэсу Купалаўскага ўніверсітэта з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій, формамі і метадамі кантролю ў рэжыме анлайн у неспрыяльных умовах эпідэміялагічнай сітуацыі. Ён убачыў, як праходзяць заняткі са студэнтамі з выкарыстаннем сэрвісаў Zoom, Webex, а таксама ўласнага адукацыйнага партала.

– Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы мае ўнікальны вопыт па ўкараненні інфармацыйных тэхналогій у адукацыйны працэс. Дзейнасць у дадзеным напрамку паспяхова вядзецца на працягу многіх гадоў, а сёння, у сувязі з эпідэміялагічнай сітуацыяй, з'яўляецца яшчэ і як ніколі актуальнай. Мы стварылі ўсе ўмовы для правядзення заняткаў у рэжыме анлайн, захаваўшы пры гэтым якасць адукацыйнага працэсу, – падкрэсліла рэктар ГрДУ імя Янкі Купалы **Ірына Кітурка**.

Падчас рабочай паездкі ў Гродна Ігар Карпенка наведаў шэраг іншых устаноў адукацыі горада, у тым ліку гімназію №10 і Гродзенскі дзяржаўны каледж тэхнікі, тэхналогіі і дызайну і адказаў на актуальныя пытанні, звязаныя з арганізацыяй навучальнага працэсу ва ўмовах неспрыяльнай эпідэміялагічнай сітуацыі.

## ВУЧЫЦЦА НА ДЫСТАНЦЫІ

**У Купалаўскім універсітэце з 20 красавіка па 8 мая заняткі для студэнтаў праходзяць у рэжыме анлайн.**

Цяпер на лекцыях, семінарах студэнты і выкладчыкі сустракаюцца толькі ў віртуальных аўдыторыях: на адукацыйным партале ўніверсітэта, на платформах Webex, Zoom, Skype, а таксама ў сацыяльных сетках. Лабараторныя заняткі перанесены на больш позні тэрмін. У раскладзе ўніверсітэта – вэбінары, відэаканферэнцыі, анлайн-кансультацыі па напісанні курсавых і дыпломных работ, магістарскіх дысертацый.

Як паведаміла начальнік вучэбна-метадычнага ўпраўлення ГрДУ імя Янкі Купалы **Марына Калацэй**, для ўніверсітэта пераход у віртуальную адукацыйную прастору ў дадзенай эпідэміялагічнай сітуацыі не стаў нечаканасцю. Напрацягу 10 гадоў ва ўніверсітэце выкарыстоўваюцца магчымасці адукацыйнага партала, дзе размешчаны навучальна-метадычныя комплексы па кожнай дысцыпліне, у тым ліку тэарэтычныя, практычныя матэрыялы і блок кантролю ведаў. Акрамя таго, гэта зручная пляцоўка для сувязі выкладчыкаў і студэнтаў, а таксама студэнтаў паміж сабой. Магчымасці адукацыйнага партала дазваляюць выкладчыку кантраляваць працу студэнта, ацэньваць і каментаваць вынікі выкананых заданняў.

Сваімі ўражаннямі ад навучання на адлегласці падзялілася **Дзіяна Старавойтава**, студэнтка 2 курса факультэта матэматыкі і інфарматыкі:

– Не самыя прыемныя абставіны, пры якіх нам прапанавалі аддаленае навучанне, аднак і

з гэтага можна здабыць плюсы: эканомія часу на дарогу да ўніверсітэта і назад; можна вучыцца, дзе зручна; хатняя атмасфера дапамагае сканцэнтравана на вучобе. Тым больш, што ўніверсітэт дае нам усю неабходную літаратуру, выкладчыкі праводзяць вэбінары, анлайн-лекцыі. Мы здаём лабараторныя, як і раней маем зносіны праз мэсэнджары. Выкладчыкі заўсёды гатовы нам дапамагчы, штосьці растлумачыць. Канешне, значна прасцей падысці і папрасіць аб дапамозе, чым пісаць пра гэта. Мне асабіста не хапае жывых зносін.

Выкладчыкі ўніверсітэта могуць павышаць свой узровень авалодвання інфармацыйна-камунікацыйнымі кампетэнцыямі: рэгулярна для іх праводзяцца навучальныя заняткі па рабоце з сучаснымі платформаў, у тым ліку і ў анлайн-рэжыме.

– Сёння ва ўніверсітэце створаны досыць спрыяльныя ўмовы для арганізацыі такіх заняткаў: ёсць адукацыйны медыякомплекс, кабінеты ў навуковай бібліятэцы, у якіх зручна працаваць, – адзначыла Марына Калацэй.

Пры неабходнасці ва ўніверсітэце выкладчыкі, у якіх ёсць складанасці пры арганізацыі навучальнага працэсу ў новым фармаце, атрымліваюць тэхнічную і кансультацыйную дапамогу. Акрамя таго, яны могуць скарыстацца падрабязнымі інструкцыямі для правядзення лекцый, практычных, семінарскіх ці лабараторных заняткаў, якія размешчаны на аду-

кацыйным партале ўніверсітэта.

Як расказала выкладчык кафедры журналістыкі **Кацярына Касцюшка**, у межах навучальных семінараў для выкладчыкаў арганізатары – вучэбна-метадычнае ўпраўленне – падрабязна, паэтапна дэманструюць алгарытмы працы з элементамі курса і, што вельмі важна, паказваюць, як бачаць элементы курса не толькі выкладчыкі, але і студэнты. Зручна, што навучанне праходзіць у рэжыме рэальнага часу – усё ўдзельнікі семінара могуць задаваць пытанні спецыялістам і аператыўна атрымліваць адказы. Яшчэ адзін важны момант – гэта магчымасць адначасова ўдасканаліць навыкі работы не толькі з адукацыйным парталам, але і з платформай Webex, на якой праходзіць семінар.



Матэрыялы паласы падрыхтавала **Таццяна СУШКО**.  
Фота **Яраслава ВАНЮКЕВІЧА**

► Купаловцы сталі часткай Рэспубліканскай акцыі «Марафон падтрымкі»

## ▶▶ ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ-2020

## УНИВЕРСИТЕТ ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

**В Купаловском университете ведётся активная подготовка к проведению вступительной кампании-2020. О сроках приёма документов и особенностях зачисления абитуриентов, о плане набора и открытии новых специальностей рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии, декан факультета довузовской подготовки Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Корлюкова.**



**– В республике утверждены сроки проведения вступительной кампании-2020 в учреждениях высшего образования. Когда стартует приём документов в Купаловском университете?**

– Действительно, сроки проведения вступительной кампании-2020 определены. Что касается Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, то с **16 по 21 июля** мы будем принимать документы от абитуриентов, претендующих на получение высшего образования **за счёт средств бюджета**, а от выпускников **профильных классов (групп) педагогической направленности** средних школ – с **16 по 18 июля**. А вот абитуриенты, которые планируют обучаться в университете **на платной основе**, могут подавать документы с **16 июля по 8 августа** включительно. Для поступающих на творческие специальности и специальности физической культуры и спорта, а также на специальности с сокращённым сроком обучения предусмотрено **проведение внутривузовских испытаний**, которые в этом году запланированы на период с **22 по 28 июля**.

**– Не первый год зачисление абитуриентов в ГрГУ имени Янки Купалы проходит в электронном формате. В чём преимущества такого подхода?**

– В рамках цифровой приёмной комиссии каждый абитуриент имеет личный кабинет, в котором присутствует вся информация о ходе

подачи документов, участия в конкурсе, сдаче вступительных испытаний, о времени и месте проведения организационных собраний. Информация о результатах зачисления в университет поступает в личный кабинет в течение двух часов после заседания приёмной комиссии.

**– Расскажите подробнее о тех специальностях, по которым будет объявлен набор на заочную дистанционную сокращённую форму обучения. Как будет проходить учебный процесс?**

– Получить образование онлайн можно будет по специальностям «Транспортная логистика (автомобильный транспорт)» на факультете инновационных технологий машиностроения, «Туризм и гостеприимство» на факультете истории, коммуникации и туризма, «Дошкольное образование» и «Начальное образование» на педагогическом факультете. Учебный процесс будет реализован с использованием информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных сервисов университета. Личное присутствие студента необходимо только для сдачи зачётов и экзаменов, причём сессия будет носить краткосрочный характер – до 7 дней.

**– Каково общее количество специальностей, по которым будет объявлен набор в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы в этом году? Появятся ли новые специальности?**

– Общее количество специальностей, по которым будет объявлен набор в университет этим летом, – 54. Что касается новых специальностей, то их в этом году будет открыто сразу четыре. В ГрГУ имени Янки Купалы начнут готовить специалистов по робототехнике, искусственному интеллекту, дизайну виртуальной среды, а также тренеров по нескольким видам борьбы и лёгкой атлетике. Набор на новые специальности открывают факультет математики и информатики, физико-технический факультет, факультет физической культуры, а также факультет искусств и дизайна.

**– Планируется ли в этом году увеличить план набора?**

– Да, в этом году в ГрГУ имени Янки Купалы будет увеличен план набора, и это связано, прежде всего, с открытием новых специальностей. Всего студентами Купаловского университета в 2020 году станут 2390 человек. Для обучения на дневной форме за счёт средств бюджета планируется набрать 890 человек, для сравнения, в

прошлом году было 835. План по заочной бюджетной форме на этот год – 198 человек, в то время как в 2019 году было 152.

**– Стоит ли будущим первокурсникам, которые приезжают получать образование в нашем университете не только из разных городов Гродненской области, но и из других регионов страны, задумываться о жилье заранее? Какую поддержку им оказывает в этом плане Купаловский университет?**

– Всё чаще ГрГУ имени Янки Купалы выбирают абитуриенты из разных регионов Беларуси. Так, в 2019 году студентами дневной бюджетной формы обучения стали 198 человек из других областей страны, что составило 23,7 % от общего количества зачисленных. В ГрГУ имени Янки Купалы на протяжении уже более 5 лет действует программа «Университет – твой дом». В соответствии с этой программой каждому иногороднему первокурснику предоставляется место в одном из 5 общежитий студенческого городка. В 2020 году мы сохраняем такой подход, поэтому заниматься поиском жилья иногородним студентам 1 курса не нужно. Мы с нетерпением ждём ввода в эксплуатацию нового студенческого общежития по улице Дубко, что позволит обеспечить общежитием более 85% студентов-купаловцев.

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы является одним из ведущих региональных вузов страны, который традиционно занимает лидирующие позиции среди учреждений высшего образования Беларуси в международных рейтингах. Купаловский университет осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов по самым разным направлениям. Набор абитуриентов и количество предлагаемых специальностей ежегодно корректируются с учётом актуальных тенденций и потребностей экономики. С первого курса студентам рассказывают о широких возможностях, которые открываются перед каждым Купаловцем. «Университет твоих возможностей» – так называется первая лекция, которую читает ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко, и так звучит девиз дружной Купаловской семьи, к которой этим летом присоединятся абитуриенты, успешно прошедшие все испытания вступительной кампании-2020.

**Татьяна БАРАНОВСКАЯ.**



▶▶ В ГрГУ объявлен конкурс на предоставление грантов для выполнения научно-исследовательских проектов

## ► РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

# НА СТАРТЕ КАРЬЕРЫ

**Впервые распределение выпускников в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы проходит в режиме онлайн. Распределение студентов и магистрантов бюджетной формы обучения стартовало 9 апреля.**

Университет активно внедряет в образовательный процесс информационные технологии. Применили их и для организации распределения: выпускники участвуют в нём дистанционно. Как рассказал проректор по учебной работе ГрГУ имени Янки Купалы **Геннадий Гачко**, сейчас выпускники находятся на преддипломной практике, зачастую в разных городах. И если раньше они были вынуждены приезжать на распределение, то в этом году у них нет такой необходимости.

– Видеосвязь членов государственной комиссии по распределению с выпускниками организована при помощи платформы Webex. Сама процедура распределения практически не отличается от традиционного формата: каждому из выпускников мы предлагаем направление на первое рабочее место в соответствии с полученной им за время обучения квалификацией либо удовлетворяем так называемую именную заявку от работодателя, поступившую на конкретного выпускника. Отличие заключается лишь в том, что направление на распределение не передаётся сразу в руки: все документы выпускники получают позже, – пояснил Геннадий Гачко.

В аудитории университета работает государственная комиссия по распределению, приглашены представители организаций-заказчиков кадров, а студенты присоединяются к работе комиссии удалённо. Их приглашают поочередно в соответствии с успехами и заслугами.


Всего в этом году в университете распределяют около 950 выпускников. Геннадий Гачко подчеркнул, что в вузе выработан эффектив-

ный механизм распределения выпускников, который позволяет на 100% обеспечить первым рабочим местом студентов и магистрантов, получающих образование за счёт средств республиканского бюджета:

– Всё это стало возможным благодаря тесному взаимодействию университета с организациями-заказчиками кадров прежде всего в Гродненском областном образовательном кластере, Инновационном медийном кластере и Инновационном кластере по формированию управленческого потенциала региона. Представители организаций и предприятий активно задействованы в учебном процессе и уже во время обучения видят студентов, которым могли бы предложить первое рабочее место.

Зачастую будущий специалист проходит преддипломную практику в этой организации, выполняет в её интересах дипломную работу или магистерскую диссертацию: потенциального специалиста будущий работодатель видит непосредственно в деле. Такой комплекс мероприятий позволяет более эффективно подходить к этапу распределения и университету, и студентам, и заказчикам кадров. Из тех, кто в этом году получит первое рабочее место, более 300 педагогов, свыше 160 инженеров и более 100 специалистов IT-отрасли. Большинство из них будут трудиться в Гродненской области.

– Проблем с обеспечением выпускников первым рабочим местом сегодня нет, его гарантированно получают все выпускники и магистранты, которые учились за счёт средств республиканского бюджета. Более того, получают также направление на первое рабочее место и студенты платной формы обучения, которые изъявляют такое желание. Из года в год количество таких желающих растёт, ведь вместе с направлением на работу выпускники получают статус молодого специалиста, а это значит, и определённые социальные гарантии, – рассказал Геннадий Гачко.



Около 85% выпускников ГрГУ имени Янки Купалы распределяются на предприятия и в организации Гродненской области. Как правило, остаются работать в регионе и те, кто приезжает поступать в Купаловский университет из других областей. Всё большее количество выпускников остаётся работать на месте прохождения преддипломной практики. Не только удовлетворить имеющиеся заявки организаций-заказчиков кадров, но и максимально учесть пожелания самих выпускников – принцип, которого стараются придерживаться в ГрГУ имени Янки Купалы.

До конца апреля в Купаловском университете направление на первое рабочее место получают 720 студентов, а также 163 магистранта, которые проходили обучение за счёт средств республиканского бюджета. Всего почти 2,5 тысячи выпускников закончат родную alma mater этим летом. Ещё около полутысячи получили дипломы об окончании высшего учебного заведения зимой.

**Татьяна БАРАНОВСКАЯ,  
Фото Екатерины СЕРЖАНТОВОЙ**



► Имена победителей II Республиканского молодёжного фестиваля-конкурса «МЕДИАСФЕРА-2020» станут известны 12 мая

**Уже совсем скоро выпускники-купаловцы приступят к трудовой деятельности. И проблемы, связанные с учёбой и сдачей сессий, покажутся смешными и незначительными. На первый план выйдут вопросы, касающиеся адаптации на первом рабочем месте. О трудностях и способах их преодоления рассказали молодые специалисты, выпускники прошлых лет.**



**Валерия Мешкина,**  
заведующий лабораторией Берестовицкого РУП ЖКХ

– Первая и самая большая трудность для меня – новое место жительства, которое находится далеко от моего родного дома, отсутствие друзей и знакомых рядом. Пришлось покинуть зону комфорта и приспособиться к новым условиям жизни.

Конечно же, трудности постоянно возникают и в рабочих моментах: многое не ясно, порой не у кого спросить, потому что ты один специалист в данной области в твоей организации. Но всё преодолимо, всегда можно найти компетентных специалистов в других организациях, обзавестись связями и знакомствами. Главное, не стесняться, интересоваться и не ждать, что кто-то придёт и сделает всё за тебя. Нельзя думать, что, если ты молодой специалист, то с тебя и спроса нет. Наоборот, с тебя спрос вдвойне! Несмотря на то, что пока совсем мало опыта и многое ты знаешь только в теории, ты должен развиваться, в первую очередь, ради самого себя.

Работа и учёба в университете – два разных этапа. Но полученное образование станет полноценным только тогда, когда будет закончен первый этап и начат второй.

Мой совет выпускникам: ничего не бойтесь, смелость и большое упорство вам помогут. И пусть в первый год вы не добьётесь больших успехов, однако сделанные вами шаги научат идти уверенно и не останавливаться.



**Карина Журавская,**  
инженер-метролог в Гродненской областной клинической больнице  
медицинской реабилитации

– Сейчас работаю в отделе технической службы. В мои должностные обязанности входит обеспечение оперативного учёта всех средств измерений, контроль их состояния, организация проверок и ремонта. Коллектив сотрудников принял меня хорошо. К каждому из них можно обратиться не только с вопросом, но и за советом. К работе я приступила сразу, и, к моему удивлению, мне хватило практических знаний, полученных во время обучения и производственной практики, которую я проходила на Гродненской ТЭЦ-2, филиал РУП «Гродноэнерго» в метрологическом отделе. Начальник метрологического отдела не только ознакомил меня с должностными обязанностями метролога, но и показал на практике, чем занимаются поверители в лабораториях предприятия. Навыки, которые я получила во время практики, пришлось очень кстати на моём первом рабочем месте.

Не скажу, что в начале трудового пути у меня не было сложностей и ошибок, но всегда находились компетентные сотрудники, которые никогда не отказывали мне в помощи. Главное, помнить, что из любой ситуации есть выход, и не стоит бояться задавать вопросы. Ведь чем больше вопросов, тем быстрее приходит понимание.



**Екатерина Корко,**  
технический редактор в учреждении  
«Редакция газеты «Воронаўская газета»

– Я довольно стеснительная, и мне необходимо время для адаптации на новом месте, в новом коллективе. Это первая трудность, с которой я столкнулась. Во многом мне помогли родители и доброжелательный коллектив, с которым я нашла общий язык в первый же день работы.

Ещё одной непростой задачей было научиться применять знания, полученные в университетских аудиториях, на практике. Пришлось многому учиться, помогали коллеги. Они отнеслись ко мне с пониманием и терпением.

В организации мне помогли найти жильё, рассказали о городе, куда можно сходить и даже где купить вкусную выпечку. Люди очень душевные и переживают за меня, как за своего ребёнка, ведь я там самая молодая.

Студентам могу посоветовать не бояться задавать вопросы и вообще просить о помощи. Все люди понимающие, были в подобных ситуациях, поэтому вряд ли откажут. Не бойтесь ошибаться, ведь благодаря преодолению трудностей мы становимся только лучше. И юмор! Он скрасит рабочие будни и поднимет настроение.



**Артём Чернецкий,**  
инженер-разработчик iOS отдела  
в ООО «Когнитек»

– Как и, наверное, большинство молодых специалистов на своём первом рабочем месте, я столкнулся с некоторыми сложностями. В нашей компании используется специализированное программное обеспечение, поэтому пришлось потратить немало времени, чтобы досконально изучить эти программы. Ещё одна проблема, с которой нередко сталкиваются в IT-отрасли, – недостаточный уровень владения английским языком. Решить этот вопрос мне помогла наша компания, которая организовала курсы английского для сотрудников. Посещая их, я «прокачал» свой иностранный, и сейчас общение с заказчиком практически не вызывает у меня никаких проблем.

Кроме того, надо мной взял «шефство» опытный сотрудник, который первое время помогал решать появляющиеся вопросы: указывал на ошибки, объяснял, как нужно их исправлять, давал полезные советы.

Я хотел бы посоветовать нынешним студентам более ответственно относиться к образованию. Во время учёбы в университете я иногда не понимал, зачем нужны некоторые предметы, и думал, что эти знания никогда мне не пригодятся. Но я заблуждался. Практически всё, что мы изучали, оказалось полезным в профессиональной деятельности. Также советую студентам заниматься саморазвитием, осваивать новые направления. Ведь университет даёт фундамент для профессионального будущего, а вот построить дом на этом фундаменте можем только мы сами. Развивайтесь, занимайтесь тем, что нравится, и тогда работа будет приносить не только доход, но и удовольствие!

## КОМПЕТЕНТНО

**Следуя рекомендациям социально-педагогической и психологической службы ГрГУ имени Янки Купалы, можно избежать многих ошибок, и процесс адаптации на новом рабочем месте пройдет менее болезненно.**

- Будьте готовы к обучению. Каждый человек на новом рабочем месте проходит стадию ученичества.
- Ответственно относитесь к выполнению поручений.
- Если Вас критикуют, постарайтесь использовать критику себе во благо: попробуйте действовать в соответствии с замечаниями и попытайтесь осознать и исправить те ошибки, которые сделали Вас уязвимыми.
- Соблюдайте поведенческие стандарты, сложившиеся в коллективе: трудовой распорядок дня, дресс-код, традиции и правила корпоративной культуры.
- Помните, что сначала человек работает на репутацию, а потом уже репутация работает на человека.
- Талантливы все и вы тоже! Проявляйте свои способности.
- Будьте активными в реализации общего дела.
- Являясь неотъемлемой частью коллектива, оставайтесь яркой, неординарной, творческой личностью. Запомните, радость жизни зависит от её разнообразия. Учитесь радоваться работе, отдыху, успеху и даже трудностям.

### Социально-педагогическая и психологическая служба

Адрес: г. Гродно, БЛК, 3, каб. 1  
Время работы: 8.30–17.00 (понедельник – пятница)  
Телефон: +375 0152 41-02-27  
E-mail: d4648@grsu.by, SPPS\_GRSU@mail.ru

## УНИВЕРСИТЕТ 3.0

# Новости из Технопарка

**Ещё три резидента, новые площади, строительство которых идёт опережающими темпами, и новые направления деятельности в ответ на запрос времени – Научно-технологический парк ГрГУ имени Янки Купалы стремительно набирает обороты.**

### На помощь медикам

Научно-технологический парк ГрГУ имени Янки Купалы приступил к совершенно новому направлению деятельности – выпуску универсальных защитных экранов для медиков.

Сотни защитных экранов, которые создаются при помощи 3D-принтеров Технопарка, уже направляются в больницы области.

– Мы регулярно получаем заявки на производство защитных экранов, – рассказал директор Научно-технологического парка ГрГУ имени Янки Купалы Александр Василевич. – Поскольку 3D-печать не рассчитана на массовое производство, в течение месяца мы сможем напечатать не более тысячи таких защитных экранов. Но даже это – существенная помощь для нашей медицинской отрасли сейчас. На создание одного защитного экрана у нас уходит три часа. Но мы продолжаем оптимизировать процесс, сокращать время производства. Первые защитные экраны, созданные в стенах нашего Технопарка, направлены в те лечебные учреждения области, которые ощущают наибольшую потребность в закупке дополнительных средств индивидуальной защиты для врачей.

Для Научно-технологического парка ГрГУ имени Янки Купалы это социальный проект: универсальные защитные экраны реализуются по себестоимости. Экраны производятся из высококачественного белорусского пластика. В данный момент все четыре 3D-принтера Технопарка используются исключительно для того, чтобы помочь обеспечить медицинскую отрасль региона необходимыми защитными средствами.

### Новые резиденты – новые проекты

Предприятие, созданное студентом-купаловцем, стало восьмым резидентом Научно-технологического парка ГрГУ имени Янки Купалы. Компания будет заниматься разработкой сайтов и оказанием услуг в IT-отрасли.

Сама идея для бизнеса у студента-второкурсника факультета математики и информатики ГрГУ имени Янки Купалы Павла Романца появилась неожиданно. Желая упростить процесс общения между студентами и преподавателями в университетской среде, Павел создал специальное программное обеспечение для старост, которое сейчас апробирует и планирует предложить для использования в учебных группах университета. Создание подобных IT-сервисов может быть широко востребовано как в отрасли образования, так и в медицине. Именно на эти две сферы компания-резидент Технопарка и планирует делать ставку в ближайшее время.

Девятым резидентом Технопарка стало ООО «Студия 111». На базе Научно-технологического парка компания будет реализовывать новые цифровые проекты в сфере электронного маркетинга и бизнеса. Предприятие создавалось совместными усилиями студентов и преподавателей факультета экономики и управления и факультета истории, коммуникации и туризма.

– Мы объединяем усилия специальностей «Электронный маркетинг» и «Инфор-

мация и коммуникация», опыт лучших специалистов и создаём предприятие, которое будет реализовывать и продвигать технологические, инновационные, информационные решения. Компания в первую очередь будет заниматься цифровыми продуктами: приложениями, информационными ресурсами, продвижением в социальных сетях, контент-маркетингом и цифровой логистикой, электронным маркетингом и бизнесом, – отметил директор компании, старший преподаватель кафедры журналистики Сергей Лешук.

ООО «ЛИРА и Ко» стало десятым резидентом Научно-технологического парка Купаловского университета.

Компания занимается разработкой средств, которые могут быть полезными и актуальными для текущей эпидемиологической ситуации в мире. Сотрудники предприятия продемонстрировали две готовые модели средств защиты, в планах – еще одна.

– Мы разработали бесконтактный много-разовый респиратор. Эту модель не нужно надевать на лицо, она полностью герметизирует область вокруг головы, – отмечает руководитель компании Павел Кривенко.

Также команда создает защитные костюмы.

Стоит отметить, что ООО «ЛИРА и Ко» уже взаимодействует с несколькими медицинскими организациями, в том числе выступает в роли спонсоров.

### В ожидании открытия нового здания


Со сдачей в эксплуатацию второй очереди Технопарка некоторые компании-резиденты значительно расширят свои возможности. Новые производственные площади позволят удовлетворить все интересы заказчиков. ООО «Классик Электро» – как раз из тех компаний-резидентов, которые ждут открытия нового здания Технопарка, чтобы наладить стартовое производство. Компания уже около года является резидентом Научно-технологического парка ГрГУ имени Янки Купалы и, успешно завершив работу по поиску инвестиций, в настоящее время приступает к изготовлению универсальных установочных комплектов для преобразования существующего транспорта в электромобили.

– С вводом в эксплуатацию второй очереди Технопарка мы рассчитываем получить около 300 квадратных метров для стартового производства, – поделился своими планами директор ООО «Классик Электро» Сергей Жильцов. – Деятельность нашей компании ориентирована на то, чтобы модернизировать существующий транспорт в электрический. Когда разрабатывалась государственная программа по развитию электротранспорта в Беларуси, вопрос о модернизации существующего транспорта остался без должного внимания. Но ведь можно уже существующие транспортные средства переоборудовать и в дальнейшем использовать в качестве электромобилей. Мы решили реализовать такую идею. В стране у нас пока нет конкурентов в данном направлении.

Параллельно резидент планирует осваивать такое направление, как производство съёмных аккумуляторов для малого транспорта, например, электроскутеров.

У компании-резидента Технопарка ООО «Классик Электро» уже есть заказчики, в том числе зарубежные: из Чехии, Польши и других европейских стран. Коммунальные службы нашей республики тоже заинтересовались возможностями модернизации своего транспорта.

**Мария ПАНИЧЕВА,  
Татьяна БАРАНОВСКАЯ.  
Фото Ярослава ВАНЮКЕВИЧА**



## ▶▶ СВАТЫ

## ХРЫСТОС УВАСКРОС, СЫН БОЖЫ!

**З даўніх часоў беларусы адзначаюць Вялікдзень – свята, вядомае яшчэ ў дахрысціянскай традыцыі. У хрысціянстве яно прысвечана Уваскрасенню – паўстанню з мёртвых Хрыста і належыць да рухомах святаў, прыпадае на адрэзак часу з 4 красавіка па 8 траўня: на нядзелю пасля поўні за 21 сакавіка, днём веснавага раўнадзенства. Розніца дзён адзначэння ў праваслаўі і каталіцызме тлумачыцца адрозненнем Юліянскага і Грыгарыянскага календароў на 13 дзён і адпаведна ў даце наступлення поўні. У 30 адсотках выпадкаў даты святкавання Вялікадня ва ўсходняй і заходняй хрысціянскіх традыцыях супадаюць.**

У далёкай старажытнасці свята адзначалася ў гонар Даждзёбога, бога Сонца, які сваёй сілай перамагаў цемру і яе ўладальніка Чарнабога. Як зазначаў даследчык фальклору Васіль Ліцьвінка, «у старажытнасці «Вялікі дзень» быў сустрэчай Новага года па сонечным календары і святкаваўся ў дзень веснавага раўнадзенства». Продкі сучасных беларусаў у барацьбе прыродных стыхій – холаду і цяпла, снегу і дажджу – бачылі змаганне добрых і злых у дачыненні да чалавека духоўных сіл, багоў. Перамога святла над цемрай адбывалася 21 сакавіка, калі ноч і дзень раўняліся па працягласці. Фалькларыст Адам Багдановіч, бацька паэта Максіма Багдановіча, у 1887 годзе пісаў пра старажытную традыцыю святкавання славянамі наступлення «вялікадней»: «Святкаванні наладжваліся на гарах і наогул на адкрытых месцах са шчодрымі ахвярапрынашэннямі для ўміласціўлення ўшанаваных ім багоў. І стары і малы скакалі праз агні ясенякія і ў заключэнне спальвалі ці тапілі чучала «Мару» – увасабленне зімы, цёмнага, злоснага пачатку». Падобныя свята адзначалі старажытныя егіпцяне, грэкі і іншыя народы. У Егіпце святкавалі паўстанне з мёртвых бога Асірыса і нават прамаўлялі ў гэты дзень «Асірыс уваскрос!». У хрысціянстве дні пасля веснавага раўнадзенства былі прымеркаваныя да смерці на крыжы і ўваскрасення Ісуса Хрыста.

Вялікадню папярэднічае Вялікі пост і Вербніца (дзень уваходу Гасподняга ў Іерусалім), якая прыпадае на апошнюю перадвелькодную нядзелю. Традыцыйна ў гэты дзень беларусы ішлі ў царкву і асвятчалі распушчаныя галінкі вярбы, што сімвалізавала пальмавыя галінкі, якімі прасты люд Іерусаліма вітаў Ісуса Хрыста. У беларускай народнай традыцыі з вярбой, у якой адной з першых раслін з'яўляўца вялікія прыгожыя пухіры, звязваецца святкаванне веснавога ажыўлення прыроды, культ расліннасці. З фальклорных запісаў XIX стагоддзя вядома, што ў некаторых вёсках Гродзеншчыны ў царкву на асвячэнне прывозілі цэлае дрэва, нават з карэннем. І толькі пасля асвячэння сяляне адломвалі сабе пухнатыя галінкі. У хаце білі ім сямейнікаў і прыгаворвалі: «Вярба б'е, не я б'ю! За тыдзень будзе Вялікдзень! Будзь здаровы, як вада! Будзь багаты, як зямля!». Цэлы год галінкі лічыліся надзеленымі цудадейнаю сілаю.

Напярэдадні Вялікадня беларусы старанна рыхтаваліся да свята: прыбіралі двор і хату, вымывалі падлогу, абавязкова самі мыліся ў лазні, трымаліся строгага посту. У суботу ў «чырвоным» куце вешаліся на абразы свежыя набожнікі, а на вокны – чыстыя фіранкі. Фарбавалі яйкі ў звараным цыбульным шалупінні, гатавалі святочныя стравы, сярод якіх павінны былі быць каўбасы, смажанае мяса і іншая тлустая смакацень. Па сканчэнні паста ўсё гэта дазвалялася да ўжытку. І сёння рытуальная ежа асвятчаецца святарамі ля храмаў. Людзі нясуць да царкваў яечкі, пірагі, хлеб, соль і нават мясныя вырабы. Запальваюць свечку і з пашанаю чакаюць урачыстага моманту з'яўлення бацюшкі, асвячэння

ежы да святочнага стала.

Велікоднае чырвонае яйка ўспрымалася сімвалам сусвету, «выратаваным крывёю Хрыста», пралітай на Галгофе. Нацыянальнай беларускай традыцыі характэрны таксама яйкі-маляванкі і яйкі-пісанкі. Яшчэ ў дахрысціянскай традыцыі іх клалі пад парог хлява перад першым веснавым выганам жывёлы, закопвалі на полі ў першую баразну, каб добрай была збажына і каб засцерагчыся ад злоснага чараўніцтва ведзьмакоў. Таксама ў памінальныя дні, на веснавыя дзяды – Радаўніцу, іх прыносілі на магільны продкаў у некаторых рэгіёнах Гродзеншчыны – сучасных Ваўкавыскім, Іўеўскім, Карэліцкім, Слоніміскім раёнах.

Паводле Святога Пісання, у суботу цела Ісуса Хрыста пасля ўкрыжавання было перанесена ў пячору, уваход завалены вялізным каменем. У нядзелю Анёл абвясціў Маці Божай і жанчынам з ёй, што Хрыстос уваскрос. Ноч з суботы на нядзелю – святочная, усе вернікі ішлі ў царкву ці касцёл на «ўсяночную». Пасля набажэнства ў хаце, папярэдне памаліўшыся Богу, трэба было «разгавецца» за святочным сталом і пакаштаваць пасля сямітыднёвага посту самыя разнастайныя стравы, у тым ліку і тлустыя. Пачынаць святочнае застолле, лічылася, трэба з малітвы і ўжывання свянцовага чырвонага яйка. Вернікі цяпер ужо віталіся адзін з адным словам: «Хрыстос уваскрос!». Адказвалі: «Сапраўды ўваскрос!».

Абавязковым на Гродзеншчыне было хаджэнне валачобнікаў. У народзе меркавалі, што такі абыход вёсак і гаспадарак паспрыяе ўраджайнасці, плоднасці жывёлы, засцеражэ хаты ад маланак, а збажыну ў летнюю пару ад граду. Валачобнікі заходзілі ў двары і выконвалі пад вокнамі песні, ухваляючы гаспадара, яго жонку і дзяцей. Сярод запісаў 1891 года Сяргея Карскага (не блытаць з Яўхімам Карскім) на паўночнай Гродзеншчыне можна ўбачыць наступныя песенныя радкі:

*Добры гаспадару, васол дачакаўшы,  
Дай табе Божа, добры гаспадару,  
Сыны гадаваці й дамы будаваці,  
Лічыць тысячамі, даваць мільёнамі.  
Твае добры дзеткі, як у полі кветкі...*

Часцей за ўсё радкі валачобных песень суправаджаліся прыпевам: «Хрыстос уваскрос, Сын Божы!», «Вясна красна, зялёна» і інш. Таксама папулярнай у Гродне і ваколліцах была песня з наступнымі радкамі:

*Валачобныя –  
Людзі добрыя.  
Слава табе, Божа,  
На ўвесь свет!  
Валачыліся,  
Памачыліся.  
Дый зайшлі да бабці  
Пасушыліся.  
Дый дала бабка  
Усім па яечку...*

Розныя варыянты тэкстаў песень існавалі ў залежнасці ад звароту да дарослых гаспадароў хаты, да дачкі-прыгажуні ці хлапцэ-малайца. На агульным фоне ўсхвалення абавязкова прысутнічала просьба адорвання пачастункамі. Напрыклад, напрыканцы XIX стагоддзя на тэрыторыі сучасных Астравецкага, Ашмянскага і Сморгонскага раёнаў пры звароце да дзяўчыны спявалі:

*Нашы боцікі патапталіся,  
Пакуль да паненкі дапыталіся.  
Дай нам, панна, ды не шкадуочы,  
Каб мы пайшлі панну хвалячы.  
Капу як – на талерачку,  
Каўбасою аблажыці,  
Белым сырам завяршыці.  
Чырвон золты – нам на боты.*

Гаспадары адорвалі падарункамі: фарбаванымі яйкамі, пірагамі, «пальцампаханымі» каўбасамі і грашыма. Фалькларыст Уладзімір Сысоў сцвярджаў: «Варта зазначыць, што ў сусветнай традыцыйнай культуры валачобныя песні да гэтага часу захаваліся і зафіксаваны толькі ў беларусаў, што характэрна падкрэслівае нацыянальную



адметнасць нашай культурнай спадчыны».

У Гродне і ваколліцах на Вялікдзень папулярнай была гульня ў біткі. Два чалавекі стукаліся велікоднымі яйкамі. Чыё яечка паб'ецца, той аддае яго «пераможцу». Гульня і сёння шырока бытуе ў розных кутках Гродзенскай вобласці. Таксама «качалі яйкі з горкі». Пераможца той, у каго яйка скоціцца з горкі найдалей.

З далёкай старажытнасці ў беларусаў Гродзеншчыны захавалася варажба на Вялікдзень. Пажаданым было ўбачыць «гульню сонца», якое змяняе форму, пераліваецца, раскідваецца на маленькія сонейкі. Не кожнаму такое наканавана заўважыць! У некаторых мясцовасцях старыя людзі распавядалі, што ў сонцы можна ўбачыць уваскрослага Хрыста. Дзеля гэтага залазілі на званыці цэркваў ці ішлі на пагоркі. Хто здолее згледзець, «як сонейка гуляе», чакае яго заможнасць і асабістае шчасце. Людзі казалі: «Гульня сонца да шчаслівых вяселляў!» Жанчыны, каб памаладзец, мыліся з посуду, у якім у ваду былі ўкінутыя залатыя і срэбраныя манеты альбо ўпрыгожаны і абавязкова свянцовае яйка. Таксама на другі дзень Вялікадня «наведвалі продкаў» на могільках, пакідалі ім пачастунак – чырвонае яечка, як сімвал паўстання з мёртвых. Дзеці з дапамогай старажытных абрадавых песень магічнага зместу заклікалі дождж, бо людзі ў даўнейшыя часы вельмі баяліся засух: не будзе ўраджаю – надыйдзе голад.

Сярод простага людю існавала мноства прыкмет і павер'яў. Меркавалася, што з Вялікадня птушачкі пачынаюць спяваць, а зязюля кукуе толькі з Вялікадня і да Пятра, 12 ліпеня, «а пасля – ні дня». З'ясі яйкі на Вялікдзень, знесеныя курамі ў Страсны Чацвер, – год не будзеш хварэць. У даўно мінулыя часы на Гродзеншчыне існаваў звычай закопваць коці ад рытуальнай ежы па краях поля, што захоўвала ад граду і ведзьмакоўскіх заламаў – своеасаблівага чорнага магічнага дзеяння на знішчэнне ўраджайнасці жыта ці пшаніцы.

Наступныя значныя для беларуса свята пасля Вялікадня: Радаўніца або «веснавыя дзяды» праз 9 дзён і Тройца на 50-ты дзень. Фалькларыст Васіль Ліцьвінка сцвярджаў: «Вялікдзень, як ніякае другое свята, багата насычаны святочна-мастацкай культурай велічальнага, мажорнага, гімнічнага, жыццесцвярджальнага характару». І цяперашнім часам беларусы, якія належыць да розных хрысціянскіх канфесій, урачыста адзначаюць Уваскрасенне Хрыстова ў адпаведнасці з царкоўнай і нацыянальнай традыцыямі. Як і сотні гадоў таму на вялікіх абшарах Гродзеншчыны і сёлета будучы хадзіць валачобнікі і будзе чуваць: «Хрыстос уваскрос!» – «Сапраўды ўваскрос!».

**Руслан КАЗЛОЎСКІ,  
кандыдат філалагічных навук,  
дацэнт, фалькларыст.**

## ТВОРИ ДОБРО

# ПОМОЩЬ ОТ КУПАЛОВЦЕВ

**Сотрудники и студенты Купаловского университета оказывают помощь гродненским медикам. Сто защитных экранов для медиков, закупленных за счёт средств профкомов работников и студентов ГрГУ имени Янки Купалы, направлены в лечебные учреждения областного центра.**

Защитные экраны от Купаловцев уже получили сотрудники Больницы скорой медицинской помощи г. Гродно, а также Гродненской областной детской клинической больницы и Городской клинической больницы №2 г. Гродно. Помощь от профсоюзных активистов университета готовы принять и в Городской клинической больнице №3 г. Гродно. Изучается потребность в необходимости обеспечения дополнительными средствами защиты медиков других лечебных учреждений областного центра.

– Сейчас мы активно общаемся с представителями Гродненского профсоюза здравоохранения, которые помогают нам собрать достоверную информацию о том, в каких



лечебных учреждениях не хватает средств защиты для медиков, – рассказал председатель профсоюзного комитета сотрудников ГрГУ имени Янки Купалы Игорь Кергет.

Вместе с защитными экранами профсоюзные активисты – сотрудники и студенты ГрГУ имени Янки Купалы – передадут лечебным учреждениям города Гродно распылители для санитарной обработки рук. Как отметили в профкоме университета, Купаловцы и дальше будут оказывать посильную помощь медикам в этот напряженный период.

Соб. инф.



## РЕЙТИНГИ

# УКРЕПЛЯЕМ ПОЗИЦИИ

**Купаловский университет – второй среди университетов Республики Беларусь по версии международного рейтинга ARES.**

В обновленном рейтинге ARES-2020 Гродненский государственный университет имени Янки Купалы укрепил позиции, поднявшись с пятого на второе место.

Рейтинг ARES (Academic Ranking of World Universities-European Standard) рассчитывается Европейской научно-промышленной палатой. Данные обрабатываются автоматически, полностью исключив вовлечение человеческого фактора.

Цель составления рейтинга учреждений высшего образования ARES – оценить способность университетов обеспечивать студентов необходимыми знаниями, участие в научно-исследовательской деятельности, а также возможность активно общаться с будущими работодателями. В качестве критериев оценки принимаются Европейские стандарты высшего образования, которые получили одобрение Группы по координации Болонского процесса BFUG и были утверждены Конференцией министров высшего образования ЕС. Важными параметрами рейтинга являются международная деятельность университета и роль университета в социально-экономическом и культурном развитии региона.

Рейтинг ARES присваивает 4 категории оценок по уровню качества преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями: категория A (High quality performance), категория B (Good quality performance), категория C (Sufficient quality performance), категория D (Conditional failure).

По данным Международного рейтинга высших учебных заведений ARES-2020 в рейтинг были включены 29 учреждений высшего образования Республики Беларусь. Впервые приняли участие в рейтинге Могилевский государственный университет продовольствия и Белорусская государственная академия музыки.

Гродненский государственный университет

Academic Ranking  
European Standard

**ARES**



имени Янки Купалы участвует в данном рейтинге с 2014 года и находится в числе лучших университетов Республики Беларусь. По результатам ARES-2020, опубликованным в апреле 2020 года, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы занимает вторую позицию среди белорусских учреждений высшего образования и впервые включён в категорию A (High quality performance), что классифицирует его как университет с высоким качеством преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями.

Лидерами среди белорусских учреждений высшего образования (обладатели категории A) стали Белорусский государственный университет, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Белорусский государственный медицинский университет. На четвёртом месте – Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины,

пятый – Белорусский государственный экономический университет.

\*\*\*

**ARES** – международный рейтинг вузов. Специалисты оценивают качество образования и стратегии по его улучшению. Также оценивают международную деятельность, связь с работодателями, научные исследования и региональную значимость вуза.

Рейтинг оценивает вуз по пяти значениям: A – высокое качество, B – хорошее качество, C – адекватное качество, D – серьёзные недостатки, F – отсутствие качественного образования. После каждого значения делится ещё на три секции, например, «ССС» или «ВВ».

**Информационно-аналитический центр.**

